

# НАВІНЫ

БЕЛАРУСКАГА НАРОДНАГА ФРОНТУ ЗА ПЕРАБУДОВУ «АДРАДЖЭНЬНЕ»

Выданыне Арганізацыйнага камітэту.

13'1989

## 15 ПУНКТАЎ ПЕРАДВЫБАРЧАЙ ПЛАТФОРМЫ БНФ

26 студзеня сканчаецца тэрмін вылучэнья кандыдатаў у народныя дэпутаты СССР. А яшчэ праз два месяцы стане ясна, ці здольныя мы самі ствараць сваю гісторию, альбо вартыя толькі таго, каб за казённыя маршы і буфет у выбарчым участку аддаваць звыклыя 99,98 працэнта галасоу свайго бяспрауя. Шмат хто нібыта і разумее гэта, але разылічвае, што у дзень выбараў перабудова і дэмакратыя прыйдуць самі сабой.

Тым часам зноў складающа кабінетныя сыпісы з традыцыйнымі імёнаімі ў іх. Справа тут, вядома, не у паасобных непапулярных кірауніках рэспублікі /пра такіх у народзе кажуць: "Пабыту у вадзе і ня мокры ідзе"; на іхнім месцы нават члены буржуазных урадаў падалі б у адстауку/, а у сістэме. Бо нават калі мы пераменім усіх, а механізм улады пакінем некрануты, зварот да старога непазыбеных. Таму ніхто з нас не павінен застацца у баку ад выбарчых справаў, у каторы раз аддаўшы ініцыятыву у рукі функцыянеру. Наш лёс будзе шмат у чым залежаць ад таго, як пройдуць выбары і хто будзе у Вярхоуным Савеце СССР. Альбо там алынущца людзі, здольныя толькі разважаць пра дэмакратыю і адначасна прымачь антыдэмакратичныя законы, альбо там стануть працаваць сумленныя абаронцы нашых чалавечых прав і народнага лёсу.

Перадвыбарчая платформа БНФ "Адраджэнье" грунтуюцца на прынцыпах, абвешчаных яшчэ у 1977 годзе: заводы -- рабочым, зямля -- сялянам, улада -- народу.

1. Адна з галоўных задачаў перабудовы -- вызначыць, хто і на каго працуе. Недалушчальна, каб прадпрыемствы працягвалі заставацца прыдаткамі міністэрстваў. Толькі вызваленне эканомікі ад ведамасных путаў можа прывесці да насычэння унутранага рынку таварамі і росту жыццёвага ўзроўню. Дзеля гэтага дэпутаты, выкарыстоўваючы свае паўнамоцтвы, мусіць дабівацца радыкальна і эканамічна і рэформы, якая уключае у сябе поўную гаспадарчу самастойнасць прадпрыемстваў і поўную адказнасць рэспублікі за сацыяльна-эканамічнае развязаныцё сваіх тэрыторый.

2. Неабходна прынесьць Закон аб аренде прадпрыемстваў працоўным і калектывам. Калектывы павінны таксама атрымаць права пераходзіць на кааператыўныя умовы дзейнасці. Пасъля гэтага яны пазбавяцца падпрадкавання міністэрствам і ведамствам, стануть самастойныя, атрымаюць реальную магчымасць пераходу на гаспадарчы разылік, і іх дзейнасць будзе рэгламентавацца Законам аб кааперацыі.

3. Сталінізм і стагнацыя нанеслі велізарную шкоду сельскай гаспадарцы. Сяляне былі адчужаныя ня толькі ад зямлі, але і ад плёну свае працы. Цэнтралізаваныя разнарадкі і нізкія закупачныя цэны не давалі ім самім вырашыць, што сеяць і вырошчваць, каму і за колькі прадаваць сваю прадукцыю. Гэтае законнае права можа быць вернутае магчымасцю ператварэння існых сельскагаспадарчых прадпрыемстваў у кааператывы або фермерскія гаспадаркі. Ім зямля павінна прадстаўляцца ў бестэрміновую аренду /бяз права продажу/ з правам спадкавання.

4. Мы стаміліся ад дэфіциту. Не хапае элементарных тавараў першай неабходнасці,

прадуктаў харчавання, кватэраў, дзіцячых садкоў і школаў. Немагчыма прадбачыць, што зьнікне з прылаукаў заутра. Дык хто можа паручыцца, ці не наўмысна арганізуецца дэфіцит, каб падтрымліваць у людзей стан первозной незадаволенасці перабудовай? Сыпецяльныя дэпутацкія камісіі павінны публічна аналізаваць прычыны дэфіциту, ажыццяўляць рэальны грамадскі контроль за якасцю і колікасцю прадуктаў і спажывецкіх тавараў. Неабходна прынесьць дзейныя заходы, каб прадукцыя, вырабленая у рэспубліцы, не рабілася дэфіцитнай для саміх вытворцаў.

5. У краіне адбываюцца грубыя парушэнні сацыяльнай справядлівасці. Дакуль можна мірыца з існаваньнем закрытых разьмеркавальнікаў, сыпецлячэння, сыпецзабесцягчэння і іншых сыпецвыгоду? Неабходна неадкладна адмяніць сістэму наменклатурных партыйных, дзяржаўных і ведамасных пасадаў і звязаных з імі сацыяльных прывілеяў. Адзінай крыніцай росту дабрабыту чалавека павінны быць толькі заробленыя сумленай працай гроши.

6. На працягу апошніх дзесяткаў гадоў мы адкладвалі на потым вырашэнне цэлага шэрагу сацыяльных праблемаў. Калі і сёньня праігнараваць іх, выбух будзе непазыбеный. Неабходна:

- узаконіць ававязковую дзяржаўную кампенсацыю росту індэксу цэнаў падышэннем заробкай платы;
- гарантаваць пяцідзённы рабочы тыдзень для усіх катэгорый працоўных;
- рэформаваць сістэму пенсійнага забесьпячэння: пенсіі павінны складаць ня менш як 60% ад сярэдняга заробку чалавека і расыці пропарцыйна росту цэнаў;
- падвысіць заработную плату высокакваліфікаваным работнікам разумовай працы: інженерна-тэхнічным работнікам, настаўнікам і выкладчыкам, работнікам культурна-асветнай сферы, навуковай і творчай інтэлігенцыі, а таксама малодшаму медыцынскому персаналу;
- узаконіць 24-дзённы мінімальны чарговы адпачынак для усіх катэгорый працоўных, у тым ліку вайскоўцаў тэрміновае службы;
- рэзка павысіць узровень масавае пазаведамаснае медыцынскае абслугі і заканадаўча замацаваць яе бясплатны мінімум у адпаведнасці са стандартамі і рэкамендацыямі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя;
- пашырыць права спадчыны на членаў жыльля-ва-будаўнічых кааператываў і адмяніць дзяржпошліну на пераход жылья па спадчыне;
- заканадаўча замацаваць права маці мець трохгадовы /у перспектыве -- сямігадовы/ аплочаны адпачынак для дагляду дзіцяці. За кошт пераразмеркавання грамадскіх фондаў скараціць /пры захаванні заробку/ працоўны дзень жанчын, што выхоўваюць непаўнолетніх дзяцей.

7. З агульнай тэрыторыі СССР, якая забруджана радыяцый пасъля аварыі ў Чарнобылі, найбольшая частка прыпадае на Беларусь. Ас-

/Працяг на стар. 2/

жынне -- на Украіну і Бранскую вобласць СССР. Дагэтуль няма цэлеснага ўяўлення пра юнікальную сітуацыю у гэтых раёнах. З улесу-  
ненасцю можна сказаць толькі тое, што яшчэ  
не адно пакаленне беларусаў і украінцаў бу-  
дзе ставіца да развіцця "мірнага атаму" са  
смрочнай іроніяй. Неабходна прыняць дзейныя  
захады дзеля тэрміновага выпраўлення экала-  
гічных, сацыяльных, псіхалагічных і медыцын-  
скіх вынікаў аварыі:

- абвясціць зонай трывогі усходнія раёны  
БССР /разам з суседнімі раёнамі УССР і  
РСФСР/;
- сканцэнтраваць усе дадзеныя пра рачытую-  
ную забрудненасць у адным міжведамасным  
цэнтры /напрыклад, Дзяржкамтрыроды БССР/ і  
надаць яму надзвычайнія паўнамоцтвы;
- скласці і абраціваць карты радыянтнай  
забрудненасці;
- з месцау, дзе перавышаны узровень ради-  
яцыі, тэрмінова выселіць дзяцей;
- забараніць у пацярпелых раёнах выраб сель-  
скагаспадарчай прадукцыі;
- вылучыць з дзяржаўнага бюджету СССР значныя  
дадатковыя сродкі на ліквідацыю бліжайшых і  
адлеглых вынікаў аварыі;
- абвясціць мараторны на будауніцтва АЭС і  
іншых экалагічна небяспечных прадпрыемст-  
ваў на тэрыторыі БССР і прылеглых раёнах  
суседніх рэспублік, вылучыць бюджетныя срод-  
кі на развіццё экалагічна чистай энергеты-  
кі.

**8.** Асноўную шкоду прыродзе Беларусі пры-  
носяць заводы-гіганты, падпрадкаваныя саюз-  
ным міністэрствам і ведамствам. У Магілёве,  
Наваполацку, Салігорску, Гродні, Гомелі лю-  
дзі захлынаюцца ад атруты і прамысловых выкі-  
даў. Дзеля паліпшэння экалагічнага станови-  
шча і прадухілення звязаных з міграцый-  
сацыяльных проблемаў трэба дамагацца с пы-  
неннем будаўніцтва новых падобных прадпрыем-  
стваў. У рэспубліцы наогул нельга буда-  
ваць прадпрыемствы, не забясьпечаныя мясцовай  
сыравінай і працуунымі рэсурсамі. Саюзны мі-  
ністэрства і ведамствы павінны кампенсаваць  
шкоду, нанесеную прыродзе і здарою людзей.

**9.** Дзеля рэалізацыі законнага права кож-  
нага народу быць гаспадаром на сваёй зямлі  
трэба прыняць новы Саюзны дагавор, што ператворыць СССР у сапраудны  
Саюз суверэнных савецкіх дзяржаваў, якім уя-  
ляю яго У.І.Ленін. Саюзны урад павінен мець  
каардынацыйныя функцыі, а рэспубліка -- вало-  
даць правам вета на рашэнні, што супярэчаць  
інтарэсам.

**10.** Адно са значных дасягненняў дэ-  
макраты -- прамыя і роўныя выбары. Неаб-  
ходна перагледзеце Закон аб выбарах, каб забясьпечыць сва-  
боднае спаборніцтва паміж сабой усіх кандыда-  
таў, якія б арганізаціі яны не прадстаўлялі.

**11.** Падзеі 30 кастрычніка у Менску, калі  
быў гвалтоўна разагнаны мітынг-рэвіем "Дзяды", яшчэ раз пацвердзілі, што неабход-  
на адмяніць Закон аб пад-  
радку арганізацыі і пра-  
вядзенія мітынгаў і Закон  
аб съпецпадраздзяле-  
ніях.

**12.** Толькі нядаўна ў саюзным друку была  
шырокая апубліканая "Усеагульная дэкларацыя  
праву чалавека", якую СССР падпісаў у 1948  
годзе. Дагэтуль мала хто з нас знаёмы з по-  
ўным текстам Хельсінскіх пагадненняў 1968 го-  
ду. Простая спроба чалавека выехаць за мяжу,  
пакрытыкаў членаў ураду або скарыстаць пра-  
ва на свабоду друку расцэньваеца бюракратыяй  
амаль як замах на асновы сацыялістычнай дзяр-  
жаунасці. Неабходна:

- прыняць Закон аб свабодзе

руху, скасаваць прапіску, забясьпечыць  
кожнаму грамадзяніну права выязджаць у любую  
краіну і вяртацца на радзіму;

- прыняць Закон аб дзяржау-  
най бяспечыць СССР, згодна  
з якім Саветы будуць кантроліруаць дзейнасць  
КДБ;
- прыняць Закон аб друку, які  
б забясьпечваў реальную свабоду слова, пра-  
ва на здабыць і пашырэньне інфармацыі;
- утварыць Канстытуцыйны суд СССР;
- прыняць Закон аб свабодзе  
сумленія, які б прадугледзіў вя-  
танне гвалтоўна адабраных храмаў веручым і  
не дапушчаў вядзення атэістычнай пропаганды  
коштам дзяржаўных сродкаў;
- пасыля прыняццыя Канстытуцыю саюзных рэспуб-  
лік перадаць на усенароднае аблеркаванье  
праект Канстытуцыі СССР, у якім будуць прадугледжаны гарантіі ўсіх  
дэмакратычных свабодаў, раунапраунасць любых  
палітычных і грамадскіх арганізацій перад  
законам і дзяржавай.

**13.** Сталінізм, як антычалавечы дзяржаўна-  
палітычны рэжым, нанес велізарную шкоду ўсім  
народам. На Беларусі сімвалам сталінскага ге-  
нацыду сталі Курапаты. Каб абудзіць сумленіе  
людзей, вярнуць ім годнасць і павагу, не да-  
пусыць паутарэння трагедыі, неабходна:

- раскрыць архівы і апублікаўць усе звесткі  
і матэрыялы пра злачынствы сталінішчыны;
- дабіцца суда над Іосіфам Сталіным і яго  
акружэннем;
- у Канстытуцыі СССР павінна быць зробленая  
папраўка аб адказнасці за злачынствы сталіні-  
шчыны, за пропаганду сталінізму, аб  
нераспаусюджаныні на гэтая злачынствы тэрмі-  
ну даунасці;
- абавязак дзяржаўных органаў -- праводзіць  
спрыяльную сацыяльную палітыку у дачыненіі  
да пацярпелых ад сталінскага цэнтралізму, да непрацадольных асобыў з сем'яў за-  
катаўных і забітых.

**14.** Ленінскія прынцыпы моунай палітыкі  
прадугледзівалі адсутнасць адзінай замацаванай  
законам дзяржаўной мовы для саюза раунапрауных  
рэспублік і прыярытэт нацыянальных моваў на  
сваіх гістарычных і этнічных тэрыторыях. Дзеля  
здзяйсьнення гэтых прынцыпаў неабходна рас-  
працаўваць і прыняць Асновы моуна-  
га заканадаўства.

**15.** Прыктыку ўсенароднага аблеркаванья  
трэба распаусюдзіць на усе законы, якія пры-  
маюцца Вяроўным Саветам СССР. Неабходна распра-  
цаўваць Закон аб рэферэндуме.

## ЯНЫ ВАРТЫЯ ДАВЕРУ

Паколькі мінулы нумар "Навінаў" рыхтаваў-  
ся съпешна, у ім быў зъмешчаны звычайны эн-  
цыклапедычны біяграфіі і кандыдатаў БНФ. Гэтага  
відавочна недастаткова. Крытыку ў свой адрас  
признаем цалкам слушнаю і ніжэй робім спробу  
даць нешта накшталт перадвыбарчай рэкламы кан-  
дыдатаў. Ужо вядомыя чиста біяграфічныя звест-  
кі апускаем.

**УВАГА!** Па тэрыторыяльной выбарчай ак-  
рузе №563 /Ленінскі, Каstryчніцкі і Цэнтраль-  
ны раёны г. Мінска/, дзе кандыдатура не была  
вызначаная, Аргкамітэт прапануе вылучаць Анатоля  
Грычкевіча або Аляксея Марацкіна. Па ТВА №566  
/Першамайскі і Савецкі раёны г. Мінска/ апрача  
Віктора Івашкевіча, -- Аляксандра Жураўлева.

● АДАМОВІЧ Алеся Міхайлавіч:

"Азірніся навокал! Мінулае чакае нашага  
съмелага, бязбоязнага ўзірання. Яно гатавае  
прысьці да нас на дапамогу, прыходзіць у ба-  
рацьбе за будучыню, за гуманізм, прававы, па-

## Янка Купала

### СПРАВА НЕЗАЛЕЖНАСЦІ БЕЛАРУСІ ЗА МІНУЛЫ ГОД

"Справа незалежнасці..." — адзін з пра-  
гматичных артыкулаў Я. Купалы — датуецца 1919 го-  
дам. Ен быў зъмешчаны ў двух нумарах газеты  
"Беларусь" /3.1.1920 і 14.1.1920/ пад крыптані-  
мам "К—а".

Лічым, што публікацыя гэтага артыкула ў  
"Навінах" /"Беларусь" на трапіла ў съпісі "рас-  
сакрэчанай" апошнімі часамі літаратурні і дагэ-  
туль захоўваеща ў г.зв. "сьпецфондах"/ будзе  
нашым маленькім унёскам у ту ю навуковую дыскусію,  
якая разгарэлася вакол гісторыі ўтварэння БССР.

Артыкул друкуецца са скрачэннямі. У тэк-  
сле сустракаецца слова "жыд": у тагачаснай бела-  
ружскай мове яно ўжывалася паўсяднна і не несла  
адценіння зънявагі.

#### ЧАСТКА 1

/.../ Выбухнула сусветная вайна, а за ёю  
рэвалюцыя ў Расіі, Нямеччыне і Аўстрый, і ўвесь  
стary парадак дзяржаўнага жыцця рухнуў, як  
падгніуша ў карэнны ад вечнае драва.

Вайна і рэвалюцыя выкінула лёзунг: "Свабо-  
да і самаизначэнне народаў!", — і гэты лёзунг,  
як мы бачым сваімі вачымі, не прайшоў непачутым.

/.../ І вось, апошняя вайна і рэвалюцыя не  
застала беларуса неўспадзеўкі. Модны падмур быў  
зроблены, трэ' было толькі класіці съцены і за-  
вяршыць будову съветлага незалежнага існаван-  
ня Беларускай дзяржавы.

На будзем затрымліваша на тым, якімі шля-  
хамі павінна была перайсці наша справа да  
1919 г. Гэны перыяд нашых дамаганняў і змагань-  
няў за свае неадменныя права на ўласнае неза-  
лежнае існаванье, астаўляем разобраць, як  
съледна, нашым цяперашнім і будучым гісторыкам.

/.../ Мы хочам толькі акінцу вокам нашае  
грамадзянска-палітычнае жыццё за мінулы год,  
зъвярнуць увагу на важнейшыя праявы палітычных  
перамен у нашым краі ў звязку з нашай неза-  
лежнасцю. /.../

Калі немцы, пасылья бальшавіцкага перава-  
роту ў Расіі, занялі большую частць нашай тэ-  
рыторыі, кучка бальшавіцкіх камісараў, гаспа-  
дарнушая раней у Менску, уцякла ў Смаленск.  
Там, на чале з Калмановічам, Мясініковым і Яр-  
кіным зрабіла маленькі ўнутраны пераварот. Яны  
аддзялілі ад Маскоўскай вобласці Смаленскую  
губерню і землі, паложаныя на заход ад Смален-  
шчыны, і арганізавалі так званую Западную об-  
ласць, пераінчаную пасылья на "Западную Ком-  
муну". Смаленцы крху гэтага працівіліся, але  
іх праціўнікі пастрашылі кулямётамі, і справа  
была выйграна.

Новы ўрад "Западной Коммуны", разумееща,  
адтрымліваў усе дырэктыры з Масквы, і танцаваў  
так, як іграла Москва. Правы свае ён пашырӯ  
на ўсю Беларусь, незанятую немцамі, а нават і  
далей.

Пры ўрадзе быў створаны камісарыят нацы-  
нальных меншасцяў /ліцвінаў, палякаў, латы-  
шоў, жыдоў/, апрача беларусаў. На чале гэтай  
установы стаяў пан Бэрсон. Аб Беларусі тады ня  
можна было і заікнуша. І калі з Масквы пры-  
слалі чалавека /бальшавіка/ арганізаваць так-  
сама і беларускі аддзел пры камісарыце, то  
п.Бэрсон так спужаўся гэтага, што, каб не было  
ні вам, ні нам, скасаваў ўвесь камісарыят на-  
цыональных меншасцяў. Гэткім чынам змагалі-  
ся Смаленскія абласцныя камісари з усялякімі,  
нават бальшавіцкімі, праявамі беларушчыны.

/.../ Тады /пасылья наступу немцаў,—ред./  
маскоўскія беларусы — бальшавікі, якія ў той  
час кігувалі беларускім аддзелам пры каміса-  
рыце нацыональных меншасцяў /Белнацком,  
аддзел Народнага камісарыту па справах на-  
цыональнасцяў РСФСР,—ред./, прыехалі ў асоб-  
ным вагоне ў Смаленск з мэтай стварыць новы  
беларускі бальшавіцкі ўрад. Гэта было ў сінек-  
ні 1918 г. Спачатку справа ў іх ішла туга, так  
туга, што быў мамант, калі смаленскі ўрад ха-

### Да 70-годзьдзя БССР

цеў іх арыштаваць. Але — далей — болей, неяк  
дагаварыліся і стварылі часовы ўрад "Беларускай  
савецкай сацыялістычнай рэспублікі". Старшыней  
ураду быў назначаны Жылуновіч /Цішка Гартны/.  
а рэшта "портфелей" была падзелена паміж Ды-  
лам, Мясініковым, Шантырам, Яркіным ды іншымі.  
Гэты ўрад прыехаў у Менск і 1 студзеня была  
абвешчана "Незалежная Беларуская савецкая са-  
цыялістычная рэспубліка" у федэральнай сувязі  
з Маскоўшчынай. Адначасна стары беларускі ўрад  
"Рада Беларускай Народнай Рэспублікі і Рада  
міністраў БНР" былі абвешчаны без абароны за-  
кону.

Пачалася на Беларусі бальшавіцкая гаспадарка. Але іхні "камунізм" ня мог памірица з  
"нацыяналізмам" беларускага народу. Трэба яш-  
чэ дававіць, што незалежную беларускую рэ-  
спубліку стварылі смаленскія і маскоўскія "бе-  
ларусы" па загаду з Москвой. А зроблена гэта з  
тактычных метаў, назадзёр беларускай "буржуа-  
зіі", якая стаіць на грунце незалежнасці  
свайго краю.

Першыя дні бальшавіцкай гаспадаркі, аса-  
бліва тут у Менску, падавалі надзею, што бе-  
ларуская справа стане на добры дэмакратычны  
грунт. Но як ха было інчай думач? На чале  
"чрезвычайкі" стаў не Яркін, вядомы ў Смален-  
ску сваёй крывавай ненасытнасцю, а нейкая  
другая асоба. Так што спачатку і расстрэлы  
редка былі чутны.

Пачалі выдаваць "Ізвестия" на чатырох  
мовах: расійскай, беларускай, польскай і жы-  
доўскай /вышла 4 ці 5 нумароў/. Не касавалі  
дробнага гандлю і не забаранялі прывозіць пра-  
дукты з вёскі ў места.

Але гэты мядовы месяц савецкай улады на  
Беларусі цягнуўся нядоўга.

Бальшавікі займаюць Вільню, касуюць "не-  
залежную беларускую і г.д. рэспубліку", а сва-  
іх бальшавіцкіх беларускіх "нацыяналісту" —  
Шантыра, Дылу, Фальскага /Жылуновіч пасыпей да  
таго часу ўцячы/ садзяць у вастрог, ствараюць  
ужо Літоўска-Беларускую савецкую і г.д. рэспу-  
бліку, урад якой засядае ў Вільні.

Аб якай беларускай "незалежнасці" не  
было ўжо й гутаркі.

Аднак, трэба аддаць спрадлівасці, дэ-  
кретамі ня ганьбяць беларускай мовы ў школах  
і ў тэатрах.

Пры менскім камісарыце прасьеветы ўтвара-  
юць літаратурна-видавецкі аддзел, які папраў-  
дзе шчыра заняўся падрыхтоўкай літаратурнага  
беларускага матар'ялу. Але сваёй карыснай пра-  
цы гэты аддзел ня мог, як съледна, праявіць.  
Кіраўніка гэтага аддзелу /.../ бальшавікі, па-  
нагавору польскіх віленскіх камуністаў, ары-  
ставалі і вывезьлі ў Смаленск, як заложніка. І  
літаратурна-видавецкі аддзел рассыпаўся. Аб  
друкаваным беларускім слове не было ўжо і гу-  
таркі. Ды сама савецкая Літоўска-Беларуская  
улада сядзела ўжо як на падпаленай бочцы з по-  
рахам. Палякі занялі Вільню, пасунуліся да Ма-  
ладэчыны і пагражалі Менску. Гэтыя ваенныя ня-  
удачы прывялі бальшавікоў у дзікую злосць. Яны  
пачалі шукаць вінаватых, разумееща, як заўсё-  
ды, на там, дзе трэба. Спачатку зрабілі "прылу-  
чэнне" Літоўска-Беларускай рэспублікі да Ра-  
сіі /аб незалежнасці ўжо ня можна было і заі-  
кнуша/, пасылья зъвярнулі ўвагу на малую працу  
"чрезвычайкі". І чрезвычайка сваю працу "павя-  
лічыла". Праца гэта мінчанам добра вядома. Кур-  
ганаў сотняў нявінна расстрэляных аб гэтым і ця-  
пер съведчаць. Над Менскам павіс крывавы кашмар.  
Людзі на вуліцах баяліся голасна гаварыць. Кож-  
ную ноч — павальняны обыскі.

Але вось пачуліся першыя гарматныя, хоць  
яшчэ і далёкія, стрэлы. Палякі занялі Радашко-

вічы і паважна пагражалі Менску. /.../

І дзіўная реч. З практикі гэтай вайны вядома, што калі вораг прыбліжаецца к якому месцю, і пачне даносіцца да вуха жыхароў стралінна, то гэтым нападае на ўсіх жудасцьці і пагіка. У нас у Менску гэта выйшла якраз наадварот. Першы стрэлы прынеслі людзям радасць. Ўсе пачулі ў гэтым вызваленне ад зыдзеку і грамадзянскага праліцця крыні.

8 сіння палякі ўвайшлі ў Менск, і для Беларусі началася новая эра. Была зараз жа распаўсюджана вядомая адозва Начальніка Польскай дзяржавы Язэпа Пілсудскага, у якой таксама, як мы ведаем, былі намёкі на незалежнасць і непадзельнасць Беларусі. Ці апраўдала гэтан адозву затоеныя думкі і надзеі беларускага грамадзянства, ці польская ўлада павяла ў нашым краі гаспадарку так, як гэтага вымагаюць культурна-нацыянальныя інтарэсы нашай бацькаўшчыны, — аб гэтым у другі раз.

## ЧАСТКА 2

/.../ Вайна і рэвалюцыя высунула два лозунгі, два /.../ кірункі ў змаганні за культурна-палітычныя права народаў і дзяржаў. //.../ Гэта — рэвалюцыя нацыянальная і рэвалюцыя сацыяльная. /.../

Гэтыя дзіўве рэвалюцыі, гэтыя піянеры жыцця на зямлі — па новых парадках найболей правайлі свае добрыя і благія бакі, як гэта ні дзіўна — на беларускай зямлі.

Прошлы раз я ўжо выяснялі, на сколькі гэта магчыма было ў кароткім газетным артыкуле, як бальшавікі то тварылі, то касавалі незалежную Беларусь, як то падносілі, то тапталі найменшыя права беларускага нацыянальнага духу.

Цяпер мы павінны звязаць увагу на практикі лагероў, на правадыроў нацыянальной рэвалюцыі — на Польшчу, дзяржаву, якая ўваскрэслася на магіле быўшай Расіі ды памежчыны і Аўстріі, а народ польскі столькі ў сваім часе павінны быў выцерпець зъянвагі і нацыянальнага паніжэння. Здавалася, той месцінізм, які быў прывіты польскаму народу, у часе яго падняволення, лепшымі польскімі мысльцелямі, павінен быў выгадаваць у гэтым народзе штосьці съвестлае, разумнае, што магло б служыць прыкладамі для другіх быўших у падняволеніі народаў. Але ідэалы — адно, а практика жыццёвая — другое.

Пэўная часць польскага грамадзянства, так званая "народава-дэмакратыя", асьлепленая перамогамі польскага салдата, вышла з тae дарогі, якую палякам намецілі съяўлішы іх грамадзяне — Міцкевічы, Красінскія, Славацкія і інш. Колішнія лозунгі: "За нашу і вашу волю!", "Вольны з вольным, роўны з роўным!" — пайшлі ў напамяць, а калі яшчэ дзе-нідзе і зъвініць яны, то толькі, як байкі для простых людзей, як абяцанкі, якім ужо ніхто ня верыць. /.../

Палякі, як і бальшавікі, калі верыць адозве Начальніка Польскай дзяржавы, несылі Беларусі вызваленне ад адвечнага ярма, Язэп Пілсудскі заявіў у Менску, што хацеў бы бачыць гэты край вольным паміж вольнымі народамі. Але заява /.../ — адно, а палітыка польскіх эндэкаў і хандармеры — другое.

Пасыль заніцця польскімі войскамі Гародні, тамтэйшыя беларусы на разе прасвятылі. Заварушылася беларускае нацыянальнае жыццё. Пачалі думаць аб беларускіх школах, газетах. і што ж? Беларушчына апынулася ў стане забароненага.

На Вялікдзень палякі забралі Вільню. Па некім часе удалося там склікаць Раду Віленччыны і Гародзеншчыны. Рада пачала працаваць, адкрываць школы. //.../ Аказваецца, метады дзяржаўнай гаспадаркі польскіх эндэкаў мала чым рознічацца ад метадаў расійскіх бальшавікоў. Прыкладам гэтага можа служыць закрыццё Буцлаўскай гімназіі і інш., а пасыль візіты хандармаў ў

паміжнае самой рады на Вострабрамскай вуліцы ў Вільні.

Калі бальшавікі ўцяклі з Менску, а палякі ўвайшлі, то беларусы /.../ спадзяваліся, што справа незалежнасці Беларусі цяпер стане на цвёрдым грунце, што братні польскі народ да-наможа беларусам адбудаваць сваю бацькаўшчыну, як ён адбудаваў і сваю.

У Менску тады закіпела праца. Арганізаўся Беларускі Нациянальны камітэт, пачала выходзіць штодзённая беларуская газета, а 12 лістапада была адкрыта сесія Рады БНР. Здавалася, што ўсе пойдзе добра. Але вышла на тое. Пасыль "плебісціту" паліція пры дапамозе сълесара ўлезла ў рэдакцыю беларускай газеты і забрала ўсе канторскія і рэдакцыйныя матэрыялы.

З гэтага бачым, што эндэкаўская рэакцыя пачынае браць верх. Справа незалежнасці Беларусі зводзіцца гэтымі панамі на няма нішто. Для эндэкаў нічога ня значыць прыклад царскай Расіі, якая пад паліцэйскім і хандармскім кулем трymала дзесяць падняволных народаў і якая рухнула як падгніўши слуп пры першым сильнейшым подыху вольнага ветру.

Польскія эндэкі, замест праводзіць у жыццё даунейшы лозунг: "Вольны з вольным, роўны з роўным!", — накінулі нам "плебісціт" і прынятую соймам "рэвалюцыю", якая недувзначна прылучае незалежную Беларусь да Польшчы.

Сацыяльная рэвалюцыянеры з усходу і нацыянальная з заходу ў мінуды год паказалі сваю праўдзівую натуру. І тыя, і гэтыя ў сваім мілітэрна-імперыялістичным паходзе старающа сыцерці па дарозе ўсё, што ім стаіць на перашкодзе дзеля дасыці жэніні сваіх мэтаў. Асьлеплены масавымі перамогамі, забываючы, што жывуць не ў сярэдневякоўі, калі сіла кулака панавала над сілай права. Сваёй неразумнай захопніцкай палітыкай яны толькі зацягваюць працэс праўдзіва-дэмакратычнага разьвіцця нацыянальна-культурных ідэй і пашырэння на зямлі бесъсмартных ідэалаў свабоды, роўнасці і брацтва.

І для Беларусі, як ні быў цяжкім мінуды год у яе змаганні за сваю дзяржаўную незалежнасць, а ўсё ж такі ён шмат чаму навучыў. І имат каму з беларускага грамадзянства адкрыўвочы, асьлепленыя тымі ці іншымі ўтопіямі і вяянкамі...

Мінуды год паказаў нам, што інтэрнацыянальны і ап'янёны перамогамі нацыяналісты не пададуць Беларусі жданага міру і незалежнасці. Іны яе дзялілі і будуць дзяліць паміж сабой, толькі сам беларускі народ ня скажа свайго апонінага слова.

Але і хандармы, і бальшавікі "чэрэвічайкі" не завядуць на зямлі вечнага парадку і ладу, як і нацыянальна-сацыяльных пытанняў не накіраваць у свой бок часовым пабеднікам: кропінкі жыцця пачякуць сваім, спрадвеку вызначаным, спрадвядлівым парадкам. І з часам народы патрапяць знайсці супольную мову, каб па-суседску дагаварыцца паміж сабой да наладзіць і свае граніцы, і свае дзяржаўные права на незалежнасць.

Віхор праміне і придзе ясная жыватворчая пагода для ўсіх. Абы толькі рэакцыя ўрадовая не зъянілася на рэакцыю грамадства. Гэтага трэба як найболей баяцца, і з лозунгам змагання з рэакцыяй у самім грамадзянстве мы павінны ісці ў гэты новы год.

Калі мы выйдзем у гэтым з'аганьні пабеднікамі, калі вольнага народнага духу не апануе цёмная сіла, і ён будзе далей сягаць па-арлінаму, то і справа вызваленія Беларусі сягне на такую вышыню, на якую наша Бацькаўшчына заслужыла сваім векавечным падняволствем.

На падаючы духам, мы павінны ісці праз жыццё ў гэты новы год і моцна трymаць съязні змагання за свае вызваленіе, за незалежнасць сваей Бацькаўшчыны Беларусі.

І перамога будзе на нашым баку.

## /Працяг са стар. 2/ ЯНЫ ВАРТЫЯ даверу

сапрауднаму народны сацыялізм. Хочацца верыць, што ён, такі, магчымы".

Памяць і прадбачанье — дэльве самых ка-штоўных якасці творцы гуманіста. Але сі Мі-хайлавіч памятае тое, што ўсе імкнуща забыць. Ён бачыць тое, што ўсе баяцца бачыць. Магутны голас гэтага чалавека перакрывае і жалобныя гукі Чарнобыльскага звона, і дружны злосны хор духоўных нашчадкаў "правадыра народаў". Але ні бюрократыя, ні яе навукападобная сывіта дарож-кіх, боушаў, бумажковых ня здольная спляжыць імя пісьменніка.

Сёньня за Адамовіча галасуюць — створаны ім "Я з вогненнай бёскі", "Блакадная кніга", "Карнікі", "Ідзі і глядзі"; за яго — дзеци Чарнобыля, 85 закатаваных у Гулагу землякоў-глушанцаў, людзі ўсёй планеты, якія імкнуща разам з ім прадухіліць ядзерны апакаліпсіс.

Сёньня мужнасць пісьменніка роўная розуму эканаміста, палітыка. Яго слова нараджае веру, неабходную нам усім.

### ● БЫКАУ Васіль Улачіміравіч.

Яму ніколі не жылося лёгка. Ён прарываўся праз сваё ваеннае мінулае да нас, якія ня бачылі вялікага агня саракавых. І казаў праўду. Ціхі, сярод фанфарных, голас ягоных першых апo-весыць аглушыў усіх, усхваляваў, скарыў.

Як пісьменніка Быкава любяць і ведаюць мільёны людзей планеты. Камусыці дарагі ягоны талент майстра-псіхолага, хтосьці скіляеща ў паклоне перад праўдай вайны. Быкаў — пісьменнік-грамадзянін. Нямногім дадзена права так зваша. Большасці члену СП падыходзіць "грамадзянін пісьменнік".

"Сумленне народа" — гэта не істэрычны дэмант паклоннікаў майстра, але званыне чалавека, які нясе ў сваёй душы боль за лёс нацыі, дзяржавы і нянянісць да дыктатуры, што ператварае людзей у съляпы статак.

"Кожны, хто нарадзіўся чалавекам, ужо фактам свайго нараджэння набывае права на высокі чалавечы лёс. Чалавеку павінна быць добра, тады і ад чалавека можна чакаць дабрыні. Такі спраўва безнадзейная. Авантурная справа. Дык гэта чалавек. А цэлы народ?" Сказана вельмі проста.

Гэты пісьменнік нікога ня вучыць, але ўсе вучачца ў яго.

### ● ВЯРЦІНСКІ Anatol' Iльліч.

Калі сёлета ў Мінскім палацы палітасцівены на сустэрэны з інструктарам аддзела прарапаганды ЦК КПСС газета "Літаратура і мастацтва" разам з "Московскими новостями" і "Огоньком" была названа прыкладам выхаду прэсы з-пад партыйнага кантролю, цяжка было паверыць, што яшче нядаўна абрэвітура "ЛіМ" мела народную расшыфроўку: "Лесть і Месть". Сёньня "ЛіМ" робіща ў кіесках бібліяграфічнай рэдкасцю ледзь не адразу пасылья паступленья ў продаж. Такі ўздым папулярнасці не выпадковы: з прыходам на пасаду галоўнага рэдактара Анатоля Вярцінскага газета загаварыла съмелі і незалежна на самыя балючыя тэмы, пакінула арыентавацца на высокапастаўленыя меркаваныні, набыла свой твар. "...Калі б не пачалася перабудова, то не было б і Вярцінскага як рэдактара. Пачаліся перамены, і я пайшоў на пасаду рэдактара з думкай, што газета зможа нешта надрукаваць, нешта зрабіць для перабудовы." У тым, што Анатоль Вярцінскі не абмежаваўся аднымі добрымі пажаданнямі, можа пераканаць, напрыклад, разгорнутая на старонках газеты дыскусія "Мова і школа", якая ўпершыню ў рэспубліканскім друку адкрыта паставіла пытаньне аб паўнавартаснасці бязмоўнай нацыі. Шматтысячным мітынгам выпlessнусці патрыятычны парыў мінчан пасылья публікацыі артыкула "Курапаты — дарога съмерці" "ЛіМ" здабываў давер і тады, калі, захоўваючы чысціню журналісцкай этикі, адмовіўся друкаўца "Эвалюцыю палітычнага невуцтва", "Чену на

хва ях перабудовы", і тады, калі першым распавёў праўду пра падзеі 30 кастрычніка.

"Калі справы нашы неаддзельныя ад нашых слоу, пачуцьця — рана ці позна такое адзінства атрымлівае перамогу", — кажа Анатоль Ільліч. Сумленнасць і прынцыпавасць пазіцыі, літаратурны талент А. Вярцінскага прынеслы прызнаныне як толькі "ЛіМу", але і ягонай паэтычнай творчасці: за кнігу "Сірэны Нью-Йорка" ён атрымаў Дзяржаўную прэмію БССР 1988 года.

● ГРЫЦКЕВІЧ Anatol' Пятровіч /н. 1929, Мінск/. Скончы Мінскі дзярж. медінстытут /1950/, Мінскі дзярж. педінстытут замежных моваў /1955/, гіст. факультэт Беларускага дзярж. універсітэта /1958/. Працаўаў науку. супрацоунікам Ін-та гісторыі АН БССР /1959—75/. Зараз загадчык кафедры гісторыі СССР, БССР і замежных краінаў Мінскага ін-та культуры. Доктар гіст. наукаў /1985/, прафесар. Аутар больш чым 400 наукоўых працаў, у т.л. шасці манаграфій. Адзін з асноўных дасьледчыкаў гісторыі Вялікага княства Літоўскага ў БССР. Лектар ЦК ЛКСМБ. Член КПСС з 1956. Сябра Аргкамітэту БНФ "Адраджэнне".

Пакуль наукоўцы-«чего изволите?» складалі свае фальшивыя манаграфіі, Анатоль Грыцкевіч заставаўся адным з тых нямногіх, хто разумеў значэнне праўдзівае гісторыі для развіцця ці нацыі і асобы. Ягоныя працы пра беларуское сярэднявечча гэтак кантраставалі з "абэцэдараўскай" версіяй бездзяржаўнасці Беларусі, што у 1975 годзе ён мусіў "пайсьці" з Ін-та гісторыі АН БССР. Цэлый разыдзелы у кнізе "Вялікае княства Літоўскіе" — даробак дзесяцігадове працы — так і ня убачылі съвету /зрешты, як і сама кніга/. Калі летасць упершыню з'явілася ідэя народнага універсітэта беларусісткі, іншай кандыдатуры, апрача А. Грыцкевіча, на пасаду рэктара грамадскасці сабе не ўяўляла. Але бюракратыя праваліла і кандыдатуру, і ідэю. Вось як ён сам напісаў пра гэта: "Беларускі фонд культуры — грамадская арганізацыя — за адзін год так пасыпеў забюракратызацца, што я з яго выйшаў. Не жадаю губляць час на пустых паседжаннях. Адміністрацыя фонду, і асабліва на-меснік старшыні праулення А. Вяліеу, няздатны вырашыць пытаныні аператуна". Пад час восеньскага ідеалагічнага наступу на беларускія маладзёжныя аўтэнтычныя А. Грыцкевіч быў першы, хто станоўча выказаўся пра баявы бела-чырвона-белы сцяг крывіцкіх дружынаў. Як науковец і педагог ён ускладае вялікія надзеі на моладзь.

● КУРАУЛЕУ Аляксандар Рыгоравіч /н. 1937, Бабруйск/. Скончы механіка-матэматычны ф-т Маскоўскага дзярж. ун-та /1959/. Да 1976 жыў у Маскве. Працаўаў старэйшым науку. супрацоунікам НДІХМаш, начальнікам пададзела Дзяржплана СССР, начальнікам дырэктара па науку. работе ін-та АСУрыбпраект Мінрыбгаса СССР. У 1976 пераехаў у Мінск. Праводзіў науку. і педагогічную работу. Д-р эканамічных науку. Зараз прафесар Рэспубліканскага ін-та падвышэння кваліфікацыі кіруючых работнікаў і съплеменісту. Член науку. секцыі Камісіі па удасканаленіні кіраваньня, планаваньня і гаспадарчага механізму Дзяржплана БССР. Член КПСС з 1968. Сябра Аргкамітэту БНФ "Адраджэнне".

"Навіны": Аляксандар Рыгоравіч, у Вас трохі нечаканая біяграфія. Мала хто з сяброў Аргкамітэту можа пахваліцца такім салідным пералікам апаратных пасадаў.

Кураулёу: Вельмі цяжка знайсці агульную мову з паасобнымі цяперашнімі рэспубліканскімі кіраунікамі. Улада сапсавала іх. Я наогул ня веру, што сярод такіх людзей могуць быць аднадумцы, бо дзеля гэтага трэба сапраўды шчыра хачецца перамену або, прынамсі, думаць. Сацыяльны базай перабудовы зараз з'яўляючыца не апаратчыкі, а інтэлігенцыя і моладзь — не звязаныя пасадамі, незалежныя людзі. Мяркую, толькі яны і могуць чагось дамагчыся.

/Працяг на стар. 6/

**"Навіны":** Нам здалося, што Вы чалавек здатны да рызыкі, але нешта Вас стрымлівае.

**Жураулёу:** Я біты чалавек. Таму я -- зауважаную рызыку.

**"Навіны":** Як эканаміст, якой Вы бачыце будучыю Беларусі?

**Жураулёу:** На маю думку, Беларусь павінна мець эканоміку на ўзор дзяржавау, бедных на сыр'янныя ресурсы. Напрыклад, Японіі, Венгрыі, Нарвегіі, Швецыі, Фінляндыі, Тайланду, калі хо-чадзе. Адзінае, на што мы можам разыліч-ваць -- і калі здолеем выправіць становішча, пераможам -- на чалавечы інтэлект. Мы можам прадаваць толькі працьтві свайго інтэлекту. Нам трэба вырабляць працьтвію, такая патрабуе сур'ёзных навуковых распрацовак. Але стан навукі цяпер варты жалю. Вось чаму я б най-перш укладаў сродкі у навуку і адукациі, вось чаму у сваёй перадвыбарчай платформе я стаюю гэтыя пытаныкі побач з эканамічнымі і сацыяльнымі проблемамі.

● ІВАШКЕВІЧ Віктар Антонавіч.

**"Навіны":** Віктар, у сакрэтных "ориентировках" цябе парауноўваюць з Лехам Валенсам. Як ты да гэтага ставішся?

**Івашкевіч:** Мяне, вядома, гэта цешыць. Але каб наш рух набыу хади прыблізнае падабенства да "Салідарнасці" /па сіле і масавасці/ трэба яшча о-го-го калькі працацаць.

**"Навіны":** Тваё прозвішча згадвалася амаль ва ўсіх пагромных артыкулах. Пасыль першага "талаукаскага" мітынгу у Верхнім горадзе цябе завалілі на дзяржэкзамене, пасыль Куралатау -- аштрафавалі. Гэта не перашкодіць тваёй перадвыбарчай кампаніі?

**Івашкевіч:** На маю думку, волыт пагромных публікацыяў паказау, што яны дасягаюць адваротнага эффекту. Прывклад: тыповы водгук аднаго рабочага у "Знамени юности" на артыкул "Пена на хвалі перабудовы": "Я не знаю, что такое "Талака", но думаю они делают что-то хорошее, если их так ругают сталинисты".

**"Навіны":** Ці мог б цябе вылучыць у кандыдаты твой уласны працуны калекту?

**Івашкевіч:** Мяне выбралі у савет працуна-га калектыву менавіта ў ліку адміністрацыі, мауляу: "Давай, Віктар!" Бюракратыя настолькі ужо устыла людзям, што калі б я здолеў сабраць іх на сход, мяне абралі б нават тады, калі б не падзялялі маёй платформы, абы не галасаваць за "іх".

● МАНАЕУ Віктар Сяргеевіч

"Давайце займаца палітыкай!" -- заклікаў са старонак "Советской культуры" Віктар Манаеу. Ён -- з тых актораў, хто не скаваўся за выратавальнай фразай: "Перш за ўсё -- сцэна. Сапраўднаму мастаку палітыка перашкаджае." Пакуль што актор Манаеу даказвае адваротнае. З 1982 г. ён -- член ЦК камсамола Беларусі і адзін з наймногіх у гэтым ведамстве, чый голас увесь час чутны жыхарам рэспублікі. Ён першым, па сутнасці, прарваўся на старонкі не надта гасцінага нашага друку, каб звярнуць увагу мінчукоў на лёс Верхняга гораду.

Віктар удзельнічаў у мітынгу 30 кастрычніка і, трэба сказаць, пасыль атрыманай там зубатычны заняў яшчэ больш "зубастую" пазіцыю. На наступны дзень ён стаў ініцыятарам склікання ў тэатры партходу, дзе была прынятая рэзалюцыя асуджэння дзяржавы ўлад і вырашана даць дабрачынны съспектакль у фонд "Мартыралогу Беларусі" /гл. "Навіны БНФ" №17/. У гэты съспектакль В.Манаеу выканана адну з галоўных роляў.

У сваіх выступах на Пленумах ЦК, у газетных артыкулах Віктар Манаеу ідзе да канца, гаворыць рэзка, дакладна, на рэплікі рэагуе імгненна. Адраджэнне беларускай мовы, наданыне ёй статуса дзяржаўнасці, захаванье культурнай і гістарычнай спадчыны нашых

Падаручэнні Аргкамітэту намуру падрыхтавалі: А.Суша, А.Радкевіч і інш.

продкаў, працэс дэмакратызацыі грамадства -- усе гэта актор-купалавец лічыць абавязковымі ўмовамі перабудовы на Беларусі.

● МАРАЧКІН Аляксей Антонавіч /н.1940 г.,  
в. Новая Слабада Чэркаўскага раёну/.

У 1972 г. скончыў Беларускі тэатральна-мастакскі інстытут. З таго часу мастак уступіў на шлях змагара за разывіцьцё беларускай культуры, мовы, за аднаўленыне гістарычнай памяці народа. Ён стварыў серию карцін, прысьвеченых выдатным дзеячам Беларусі: Ф.Скарыне, Рагнедзе і Ізяславу, К.Каліноўскаму, І.Луцкевічу і многім іншым. Разам з аднадумцамі А.Марацкін вярнуў з нябыту імя і творчасць Ізэпа Драздовіча, мастака і філосафа I паловы XX стагоддзя.

А.Марацкін -- на грамадскіх пачатках арганізатар усіх буйных рэспубліканскіх мастакскіх выставаў, прысьвеченых беларускай гісторыі. Галоўны мастак Мастакага фонду БССР А.Марацкін стаў заснавальнікам вясновых "Выставаў аднаго дня" на Траецкім прадмесці ў Мінску. І калі ў 1986 г. пад час правядзення такой выставы, спраўжаныя апаратчыкамі гаркома камсамола "афганцы" жорстка разагналі школьнікаў, якія сіпявалі беларускія народныя песні, А.Марацкін прыклад усе намаганьні, каб вінаватыя былі знайдзены. Такога роду інцидэнт быў не апошнім у жыцці мастака. 30 кастрычніка А.Марацкін стаў у першых шэрагах тых, хто, нягледзячы на забарону, прыйшоў на мітынг-рэв'ем "Дзяды". Шмат сіл аддае мастак работе камісіі грамадскасасці па контролю за II лініяй Метраполітана ў гістарычнай частцы Мінска. А.Марацкін -- сябра Аргкамітэту БНФ "Адраджэнне".

● МАСЬЛЮК Валеры Васільевіч.

З інтэрв'ю "Чырвонай змене":

-- Якія асасныя выклікае у Вас слова "перабудова"?

-- Будоуля без праекта. При ўсёй павазе да будауніцтва.

Неасыярожнае выказваньне. Падумаць толькі -- уступіў у партію таму, што верыу у магчымасць яе адраджэння. Нібыта яна вырадзілася!.. Наогул, у жыцці В.Масьлюка было шмат неасыярожных учынкаў. Так у свой час ён паставіў забароненую п'есу Я.Купалы "Ту эйшыя" і нават ухітрыўся паказаць яе у Мінску. А пастаноўка, між іншым, была сугучнай купалаўскому артыкулу з гэтых "Навінаў". На XIX партканферэнцыі ён быў сярод той самай меншасці, якая галасавала, каб газета "Правда" стала органам КПСС, а не ЦК. Дэлегат Сакалоу за гэта, трэба думаць, не галасаваў. Але самую вялікую неасыярожнасць В.Масьлюк сказаў аднойчы на паседжаньні "Талакі". Ён сказаў, што пакладзе на стол партбілет, калі перабудова будзе спыненая. Вось вам і будоуля без праекта.

● ХАДЫКА Юры Віктаравіч

Прывядзем дзіявіцьця:

"Я супраць увядзення прыватнай уласнасці на зямлю і іншыя прыродныя ресурсы, але за прадстаўленыне сельскагаспадарчых угодздзяў у бестэрміновую арэнду з правам перадачы ў спадчыну. Дзяржава мае права ўмешвацца ў гаспадарчую дзейнасць толькі тады, калі гэтае дзейнасць прыносіць грамадству шкоду."

"Час спыніць недарэчную антырэлігійную пропаганду і адкрыта признаць, што маральныя каствонасці, якія працаведуе царква, ёсьць найвялікшым скарбам чалавечай культуры, і яго нельга нічым замяніць."

Прыведзеныя цытаты, безумоўна, не адлюстроўваюць сэнс праграмы загадчыка лабараторыі інстытута фізікі АН БССР Ю.Хадыкі. Мы звязываем на іх увагу для таго, каб даць адчучыць ма-штаб мысленія кандыдата ў дэпутаты. Фізік па сыпецяльнасці, Юрі Віктаравіч на працягу 15 гадоў займаўся вывучэннем помнікаў старожытнага мастацтва, зборам экспанатаў і арганізацій Музея старожытнабеларускай культуры. Мае працы па гісторыі беларускага мастацтва.